

ДЫАРХІЯ Ў СІСТЭМЕ КІРАВАННЯ ВКЛ У ЧАСЫ АЛЬГЕРДА І КЕЙСТУТА

Тэрмін «дыархія» азначае сукіраванне двух асоб або «двоёладдзе». У навуковай супольнасці існуе некалькі поглядаў на гэты перыяд гісторыі ВКЛ. Першым на гэту тэму пісаў С. Смолька ў 1889 г. Ён прызнаў дыархій спецыфічную сістэму сукіравання Альгерда і Кейстута, заснаваную на падзеле дзяржавы на дзве роўныя часткі: віленскую Альгерда і троцкую Кейстута, а таксама на роўным удзеле ў здабычах абодвух валадароў. Аднак у гэтай сістэме была «дамінацыя аднаго з князёў», г. зн. Альгерда, што ў пэўнай ступені было адыходжаннем ад жорсткага прынцыпа роўнасці абодвух валадароў. Істотнай рысай гэтай сістэмы было ўзгодненое супрацоўніцтва абодвух братоў [1, s. 81–87; 2, s. 483]. Аналагічна пісалі А. Лявіцкі, які сцвярджаў пра «сістэму падвойнага кіравання», якая была хараکтэрнай для Альгерда і Кейстута [3, s. 19, 26], і расійскі даследчык Мацвеі Любашкі ў разважаннях пра «палітычны дуалізм» [4, c. 8–9]. Нягледзячы на падзел, дзяржаву яднала братэрскія пачуцці Альгерда і Кейстута, геаграфічная блізкасць абедзвюх сталіц (Вільні і Троакаў), а таксама падзел задач (барацьба на два фронты: крыжацкі і рускі). Польскі гісторык Ф. Канечны давёў ідэю дыархіі да крайнасці. Ён лічыў, што ў Літве была дваістасць кіравання, г. зн. былі два вялікія князі літоўскія, незалежныя адзін ад другога [5, s. 10–12]. Кожны з гэтых князёў (Альгерд і Кейстут) павінен быў быць незалежны адзін ад другога. Але такія погляды раскрытыкаваў А. Прахаска, які адхіліў меркаванне Ф. Канечнага, а з даследаванняў С. Смолькі пакінуў прынцып падзелу ўлады паміж Альгердам і Кейстутам, які прадугледжваў захаванне Альгердам вярхоўнай ўлады і атрыманне Кейстутам прывілеянага становішча [6, s. 59–61]. Яно засноўвалася на праве спадчыны Троцкага і Гродненскага княства, а таксама на праве роўнага падзелу ўсёй здабычы Літвы. Гэты погляд А. Прахаскі быў пазней прыняты многімі даследчыкамі і належыць да найважнейшых у праблеме дыархіі. О. Бальцэр прызнаў сістэму двоеладдзя Альгерда і Кейстута «ў правільным сэнсе» [7, s. 149–150]. Тым не менш, Кейстут меў пэўныя саўдзел у вялікакняжацкай уладзе, якую выконваў Альгерд, і гэтым адрозніваўся ад іншых Гедымінавічаў. Такая сістэма дзейнічала і пазней: пры сукіраванні маладога Ягайлы і старога Кейстута (1377–1380), а таксама Ягайлы і яго брата Скіргайлы (1382–1386). Як бачна, гэты погляд моцна не адрозніваецца ад згаданага

га вышэй меркавання А. Прахаскі. Даследаванні Л. Калянкоўскага з'яўляюцца зыходным пунктам для многіх даследчыкаў. Гэта ўласна ён называў сістэму кіравання Альгерда і Кейстута дыархій [8, s. 7–8]. Гэта было сукіраване абодвух братоў: Альгерд меў вярхоўную ўладу, а Кейстут быў нібы другім вялікім князем літоўскім, які меў відавочна большую ўладу, чым астатнія Гедымінавічы. Гэта сістэма засноўвалася на падзеле задач і ўлады паміж братамі: Альгерд павінен быў займацца Руссю (ці Усходам), а Кейстут – Тэўтонскім ордэнам (ці Захадам). Новым элементам у гэтых разважаннях з'яўляецца моцна падкрэслены гэтым даследчыкам прынцып «падзелу задач» паміж Альгердам і Кейстутам. Новы элемент у дыскусіі быў знойдзены ў працах Х. Пашкевіча. Даследчык паказаў, што становішча троцкага князя Кейстута было ўзмоцнена толькі ў канечны перыяд кіравання Альгерда (у 1367 г.). Тады Альгерд і Кейстут аддалі астатніх Гедымінавічаў і звонку выступалі як раўназначныя «два каралі» [9, s. 34–37; 10, s. 236]. Гэты факт меў важнае значэнне, таму што не прывёў да падзелу на ўдзелы маладой літоўскай дзяржавы. У сваю чаргу, вядомы літоўскі даследчык Зенонас Івінскіс (Zenonas Ivinskis) прыйшоў да пераканання, што двоеладдзе нельга было апісаць як «поўная сістэма дыархіі» [11, s. 16]. Ён сцвярджаў, што Кейстут быў «памочнікам Альгерда». Такім чынам, гэта – традыцыйны погляд з часоў А. Прахаскі. Затое новы этап даследавання дыархіі пачаў артыкул Э. Гудавічуса 1985 г. [12, s. 35–44]. Даследчык заняўся суадносінамі двух літоўскіх княстваў: Віленскага і Троцкага – у XIII–XIV ст. Прыйшоў да высновы, што адносіны гэтых княстваў паміж сабой вызначае залежнасць: манарх і субманарх. Іншымі словамі: манархам быў віленскі князь, а субманархам – троцкі князь. Гэтыя погляды былі прыняты ў польская і літоўскай гісторыяграфіі, нават развіты ў працах Альвідаса Нікжэнтайціса і Яна Тэнгоўскага. Першы з іх склаў спіс літоўскіх манархаў і субманархаў з канца XIII ст., а другі знайшоў дыархію ў кіраванні Карыятавічаў на Падоллі ў канцы XIV ст. і ў адносінах Вітаўта да Скіргайлы ў 1392–1394 гг. [13, s. 10–11]. Гэтыя меркаванні падверг крытыцы Я. Нікодэм у артыкуле 2002 г. На яго думку, «дыархія» мае два значэнні: прававая інстытуцыя (сістэмная) і традыцыйнае паняцце, як «часовае супрацоўніцтва двух князёў, якое вынікала з патрэбы часу» [13, s. 12]. Потым ён падверг крытыцы вывады Э. Гу-

давічуса, прыйшоўши да высновы, што ў Літве не было дыархіі ў першым значэнні. Можна ка-заць выключна пра двоеўладдзе ў другім сэнсе, але гэта было «толькі выключэнне з пануюча-га правіла» [13, s. 30]. Ацэнваючы гэты арты-кул, можна згадзіцца ў крытычным пласце, г. зн. што не было дыархіі як паставянай сістэм-най інстытуцыі. Праведзеная Я. Нікодэмам кры-тыка тэорыі пра двоеўладдзе Альгерда і Кейс-тута з'яўляецца пераканаўчай. Не падлягае сум-ненню, што ў этнічнай Літве ў сярэдзіне XIV ст. улічваліся толькі Вільня і Трокі, пры адначасо-вым спадзе значэння старой сталіцы ў Кернаве. Толькі ў часы Гедыміна Вільня адсунула Трокі на далейшае месца, хаця памяць пра старое зна-чэнне Тракаў заставалася яшчэ доўга ў свядо-масці людзей. Абедзве сталіцы падзяляла невя-лікая адлегласць (каля 28 км), таму было лёгка мець зносіны і супрацоўніцтва. У гэтым кантэк-се трэба разглядаць даўгагадовае і гарманічнае кіраванне Альгерда і Кейстута: першы быў вя-лікім князем літоўскім як віленскі князь, а другі быў троцкім князем і найбліжэйшым паплечні-кам Альгерда. У цэлым нельга адхіліць сам тэр-мін «дыархія» як пэўную форму супрацоўніцтва двух літоўскіх валадароў. Сукіраванне гэта было характэрна для Літвы з другой паловы XIV ст., г. зн. з часоў Альгерда і Кейстута.

Спіс літаратуры

1. Smolka, S. Kejstut i Jagiełło / S. Smolka // Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydziały Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny. – 1889. – T. 7. – S. 79 –155. – S. 81 –87;
2. Smolka, S. Władysław Jagiełło / S. Smolka // Historia polityczna Polski. – Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności; Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, 1920. – Cz. 1. Wieki średnie. – 1920. – VII, 656 s. – S. 456 –520. – S. 483.
3. Lewicki, A. Powstanie Świdrygielly : ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną / A. Lewicki. – Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, 1892. – 389 s. – S. 19, 26.
4. Любавский, М. К. Областное деление и местное самоуправление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. Исто-рические очерки / М. К. Любавский. – М. : Уни-верситетская типография, 1892. – 884, [106] с. – С. 8 –9.
5. Koneczny, F. Jagiełło i Witołd. Część pierwsza : Podczas unii krewskiej 1382 – 1392 / F. Koneczny // Przewodnik naukowy i literacki. – 1892. – R. XX. – T. XX. – Z. I. Styczeń. – S. 1 –1057. – S. 10 –12.
6. Prochaska, A. Przyczynki krytyczne do dziejów unii / A. Prochaska // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie. – Seryja II. – T. VIII (XXXIII). – 1896. – S. 55 –122. – S. 59 –61.
7. Balzer, O. Unia horodelska / O. Balzer // Rocznik Akademii Umiejętności. – 1912 –1913. – R. 39. – S. 146 –177. – S. 149 –150.
8. Kolankowski, L. Dzieje Wielkiego księstwa Litewskiego za Jagiellonów / L. Kolankowski. – Warszawa: Szład główny: kasa im. Mianowskiego, 1930. – T. 1: 1377 –1499. – 475 s. – S. 7 –8.
9. Paszkiewicz, H. O genezie i wartości Krewa / H. Paszkiewicz. – Warszawa: Gebeithner i Wolff, 1938. – 356 s. – S. 34 –37.
10. Paszkiewicz, H. Początki Rusi / H. Paszkiewicz. – Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1996. – XII, 593 s. – S. 236.
11. Ivinskis, Z. Lietuvos istorija. Iki Vytauto Didžiojo mirties / Z. Ivinskis. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademia, 1978. – 420 s. – S. 16.
12. Гудавичюс, Э. По поводу так называемой «диархии» в Великом княжестве Литовском / Э. Гудавичюс // Феодализм в Балтийском регионе. Сб. научн. трудов. – Рига : ЛГУ, 1985. – 147 с. – С. 35 –44. – С. 35 –44.
13. Nikodem, J. Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XV w. / J. Nikodem // Zapiski Historyczne. – 2003. – T. 68. – № 4. – S. 7 –30. – S. 10 –11.

Жушма Егор Владимирович, студэнт 1 курса ІЭФ БДУІР yahorzhushma@gmail.com
Навуковы кіраўнік: Мікалаеў Людміла Віктараўна, загадчык кафедры гуманітарных дыс-цыплін БДУІР, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, Mikalayeva@bsuir.by